

## MІК. АЛЯХНОВІЧ

### ТВОРЧЫ ШЛЯХ ПАЎЛЮКА ТРУСА

Памёр Паўлюк Трус...

Толькі гэтымі днямі вялікі натоўп працоўных, літаратарав і сту-  
дэнтаў правёў яго цела на могілкі. Правёў да месца апошняга  
супакою. Тры сасны вартуюць яго могілкі. Тыя сасны, аб якіх ён  
калісьці піяў:

Шумяць дзе ў полі тры сасны,  
каб адпачыць я мог душою.

Вясна, („Полымя“ № 7—26 г.).

Іаноў круціцца кола жыцьця. Па ранейшаму разьмётываюцца  
агнём і барацьбою бяссонныя гарады. Бледым зарывам стаіць у  
начы над Менскам съвет.

Яшчэ мацней паслья яго съмерці адчуваеца радасць жыцьця  
і барацьбы. Чуецца жыцьцё востра і п'яна, як вецер з далёкага  
канюшынішча ўлетку.

Як і раней, будуць радасныя восенскія дні з павуціннем на  
ржэйніку, з неаглядным абшарам палёў, будуць крышталныя і  
чыстыя вечары, будзе чырвань баявых съязгоў, далёкае і глыбокое  
неба з тысячамі зорак, але зоркі яго вачэй згасцілі на-заўсёды.

Няма Паўлюка Труса, нашага тавараша па працы і барацьбе.

Няма простага вясковага хлопца, які прышоў у горад з бярэзом  
сваіх лепшых жаданьняў і думак.

Які ў нашых шэрагах, шэрагах Беларускай Асацыяцыі Проле-  
тарскіх Пісьменнікаў прышоў да ўсьведамлення барацьбы, да  
захаплення будаўніцтвам.

Крыўдна пісаць гэтая радкі і ведаць, што спыніліся его песьні,  
спыніліся яго мары, сугучныя настроем усіх працоўных мас Беларусі.

Крыўдна і балюча...

Але ў неабдыннасці жыцьця, у шпаркім росце Беларусі Савец-  
кай, Беларусі рабочых і сялян, падстава того, што на зъмену яму  
прыдуць новыя мэстакі слова, прыдуць новыя поэты, поэты „эпохі  
вялікіх работ“.

І толькі гэта надзея робіць не такім балючым яго нечаканы канец.

У гэтых абеглых накідах паспрабуем паказаць творчы шлях  
Труса, шлях поэты і барацьбіта, які цераз памылкі, цераз стаянне

на раскрыжаваньні, прышоў да ўспрыняцьца радасьці наших дзён, прышоў да глыбокай веры ў творчыя магчымасці рабочае клясы.

19-гадовым юнаком пачаў ён друкаваць вершы, і ўжо ў 1925 г. выходзіць яго першая кніжачка („Вершы“—выданьне ЦБ Маладняка).

Шырокая радасьць маладога жыцьця, глыбокае захаплен'не прыродай кропінічыць у гэтых першыми невялічкім зборнічку.

Ад старое вёскі, вёскі, у якое поэта пытаецца:

Ну, аб чым ты сумуеш?

Скажы!..

Ці шкадуеш, што вольныя ветры

Узрываюць быльнёг на мяжы

І нясуць яго ў цёмныя нетры?

(„Вершы“, стар. 46).

ён спрабуе адыйсьці. Спрабуе ўвайсьці ў новае жыцьцё, прасякнуцца ім, захапіцца яго прыгожасцю.

Адпіхнуўшы ад берагу човен

І махаючы прысам кляновым,

Я плаву—і надзеяю повен,

Што спаткаю сусьвет вольна-новы!

(„Вершы“, стар. 5).

Адсюль увесь першы разъдзел зборніку „Кастрычнік“.

У дні, калі змаўкалі грымоты навальніцы, яго грудзі поўняцца запалам і вераю ў новае лепшае жыцьцё.

У поэмцы „Юны змаганец“ сын беларускай вёскі Янка ідзе ў партызанскі атрад, ідзе ў шэрагі сваіх братоў для вялікай справы вызвален'ня Беларусі. Для таго, каб пасъля цяжкога пакутнага жыцьця прышоў час, калі:

Закалосіць свабодным уздымам

Маладога жыцьця акіян.

(„Вершы“, стар. 13).

Ці цыклъ вершаў „Астрожнік“ аб комсамольцу Якіме, які гіне за справу сваіх братоў. Змаганье ёсць съмерць лепшых сыноў краіны для яго гісторычна неабходна. На іх крыві вырастуць кветкі свабоды, вырасце воля для мільёнаў працоўных.

Ён шкадуе загінуўшых, ён сумуе аб блізкіх і родных, якіх ужо сёньня няма. Ён з глыбокім абурэннем піша аб тым, як

У шэрарі змрочна-

дрымотнай

Палалі вёскі

(„Маладняк“ № 8—1925 г., стар. 4).

Але

Гэта йшло за свабоду змаганьне,  
Папялела мінулае з дымам,—  
Каб на вогнішчы буры-паўстаньня  
Красаваўся ўзрост малады.

(„Вершы“, стар. 7).

І вось, красаваньню гэтага „маладога ўзросту“ прысьвячае поэта  
свае радкі.

У „гуле завірухі мяцежнай“, у „ропатах упартага мора“, у  
„грымотах сярдзітых“, у „посьвістах буры віхрыстай“, у „уэдыме  
магутных крыльляў“, у „нястрыманым палёце сакаліным“, у „сэрцы,  
якое палае пажарам“, у „волі напевах“, у „калыханьні стройных  
калён“, бача поэта

Перамогу над панскім прыгонам,  
Над разлогам палёў падняволъных.

(„Вершы“, стар. 9).

„Перамога над панскім прыгонам“ для яго асоцыіруеца з бязъ-  
межным вялікім „расесьвітаньнем“. З тым часам

Калі поўна сусьеветным паўстаньнем  
Маладой Беларусі душа.

(„Полымя“ № 4 (12)—1924 г.).

У паўстаньні маладое Беларусі супроць новае паншчыны бачыць  
ён адзінае магчымае выйсьце.

Гэты патос барацьбы, гэта вера ў новае прыгожае жыцьцё,  
радасць маладога жыцьця, крынічыць і ў двух наступных разьдзе-  
лах зборніка „Першае кахранье“ і „Хараство прыроды“.

Даючы прыгожыя малюнкі працы на сенажаці, поэта ўсё-ж  
яскрава памятае мінулае

Растрасаюць мурог маладзіцы,  
Дні мінулага помніць яны;  
Як у „Жморах“ сушылі травіцу,  
А над імі стаялі паны.

(„Вершы“, стар. 41).

Гэта ўяўленыне постаці прыганятага пана, які стаяў над сялян-  
скай працай харектэрна для поэты, які вышаў з беднай сялянскай  
сям'і.

Даючы высока мастацкія замалёўкі сялянскае працы ў часе  
жніва („У жніве“) і касавіцы („На сенажаці“) поэта падкрэслівае,

што гэта праца свая, робіцца для сябе, для карысці вялікае масы працоўных. Радасць свабоднае працы—пуката выяўляе ён.

Будзем позна касіць—да зъмярканыня,—  
Вольнай працы настаў ужо час.

(„Вершы“, стар. 40).

І за „вольнай рацыю касцоў маладых“ бачым мы мільёны працоўных, якім сёньня „нікто не заслоніць дарогу“. У шэрагу гэтых маладых касцоў ідзе і сам поэта („Ой, люблю“... стар. 43).

Замалёўкі прыроды і матывы каханыня прасякнуты ў яго непасрэднасцю і глыбокай эмоцыйнальнасцю. Бяз штучнае вобразнасці мякка і пышчотна малюе ён прыроду. У лёгкіх абрысах паўстаюць перад вачыма чытача родныя палі і палеткі, лясы і сенажаці. У ненацягнутых вобразах, у чыста народных эпітэтах і параўнанынях адчуваецца блізасць да народнае поэзіі.

Самымі звычайнімі словамі ён дасягае значнага эмоцыйнальнага ўплыву. Вось хоць-бы, для прыкладу, малюнак надыходу вечару:

Пакацілася сонца за горы,  
Вечар цікі на землю прылёг,  
Патанулі ў съпевах прасторы,  
Адгукнуліся песні ў палёх.

(„Вершы“, стар. 42).

Ночы месячныя, спатканыні радасныя, узрушаючныя, любая—  
атулены ў поэты вэлюмам сваясаблівага харства,

У купальскую ночь, у зялёным бары—  
У бары пад кудравымі соснамі;  
Я спаткаўся з табой... Месяц з долу дарыў  
Пацалункі—дары  
Буйна-росныя.

(„Вершы“, стар. 23).

Ён пле аб дзяўчыне, якая пайшла на сход ячэйкі („Ой, у полі за гарою...“), аб Алесі—рабочым (З поэмі „Сірата Алесія“). У малюнках каханыня няма ў яго нездаровае эротыкі, нездаровага любаваныня. Непарушна тонка піша ён аб першых праявах каханыня.

Лейтмотывам вершаў гэтага пэрыоду, пэрыоду зборніку „Вершы“ зьяўляюцца наступныя радкі:

Прыдзе час і пад съцягам свабоды  
Павяячаецца з Нёманам Вісла...

• • • • •  
Пад напевамі ветраў асеньніх,  
Над прасторам квітненуючых гоняў,

Карнаваліць жыцьцём вызвален'я  
Векапомны Каstryчнік сягоныя.  
(„Сёмая гадавіна“—„Полымя“ № 4 (12)—1924 г.).

Творчасць Паўлюка Труса далейшага часу сабрана ў яго другім зборніку „Ветры буйныя“. (Бел. Дзярж. Выдавецтва, 1927 г.). Стыхія вясковая прыроды, радасць жыцьця, багатыя пералівы народных мэлёдый, вось комплекс імкненія ў поэты.

Ой, песьні!.. Песьні-веснаплыні...  
Маёй душы зялёнацьвет!  
Па ўлоньні цымянае даліны  
Крыніцай сочыцеся ў съвет!..  
(„Ветры буйныя“, стар. 55).

піша ў гэтым зборніку поэта. І сапраўды, тут ён у песьнях вылівае сваю душу. Вобразы беларускае прыроды, атуленыя глыбокай лірычнасцю, раскіданы пярэстымі краскамі на старойках кніжкі.

Буйныя ветры прынесці з глыбінь жыцьця новыя песьні. Хвалі разгойданага мора крышаць на кавалкі рэшткі старога. Точаць гніль вякоў. Поэта з запалам зварачаеца да хваль:

Цалуйце-ж, хвалі,  
Дно і гніль,  
Крышэце ў бурах  
Няжывое!..  
Яго развеюць  
Заўтра дні  
Шырока-пеністым  
Прыбоем!..  
(„Ветры буйныя“, стар. 12).

„Шырока-пеністы прыбой дзён чуе поэта. Яго вочы шырока расчынены насустреч новаму. Буйны вецер парываньня маладосці, вецер творчых уздымаў, адчуваеш, калі лістаеш кніжку.

Поэта з верай глядзіць на вёску, над якой прайшла навальніца рэволюцыі.

Забыты край!..	Бо там, дзе ў бурах
Пахіленыя вёскі...	Сыпалася зерне,
Гляджу на вас,	Бур'янам дзікім
І ў сэрцы	Шлях не зарасьце...
Буйны росквіт	Калі пунсовасць,
У сузор'ях радасці	Пацеркі наземіцы!..
Красуе і цвіце...	

(„Ветры буйныя“, стар. 94).

Тое зерне, якое засеяна ў бурах змаганьня, ужо ў дні зборніка дала ядраную сакавітую руну. БССР ня толькі загаіла раны, але стала шпарка ісьці па шляху да соцыялізму.

„З песьняй стрэў Беларусь“ поэта. Ці, як ён піша ў другім месцы.

Я прышоў на ростані  
Кветкі падарыць  
Беларусі мілай  
'Ў съветла-сініх зорах!

(„Ветры буйныя“, стар. 20).

З „вечна съветлых думак“, ён уе вянкі краіне рабочых і сялян. Лірычны замалёўкі прыроды, якія займаюць такое значнае месца ў зборніку — зъяўляюцца фонам для перадачы адчуваньняў аўтара.

На вазёры асеньняя сінь  
Асыпае крамяныя росы...  
*Стрэнъ жыцьцё!. і вянок прынясі!..*  
Пазьбірай залацістую россып  
Што рассыпала кволая сінь...

(„Ветры буйныя“, стар. 82).

Радаснае спатканьне жыцьця, спробу растварыцца ў ім, прасякнуцца яго бурным імпэтам—знаходзім мы ў вершах.

Але кажучы аб дадатных бакох гэтага зборніку, аб яго асноўных мотывах, нельга не сказаць некалькі слоў і аб tym, што гэты зборнік яскрава съведчыць аб стаянні поэты на раскрыжаваньні.

Захапленыне песеннай стыхіяй, добрае знаёмства з скарбамі народнае творчасці і адначасна неперабораныя рэшткі дробна-ўласціцкай сялянскай псыхойдэолёгіі, ухіл у бок анарха-індывидуалізму—зъяўляюцца крыніцамі гэтага.

*Грус увайшоў у беларускую пасъля-кастрычнікавую літаратуру, як акрэслены поэта вёскі.* Змаганьне і барацьба першых гадоў рэвалюцыі, мары аб хуткай перамозе былі асноўнымі вытокамі яго лірыкі.

Але ў складняліся ўмовы. Адсоўвалася далей, спачатку здаваўшаяся такой бліzkай, постаць сусъветнай рэвалюцыі. Пролетарская дзяржава з фронту барацьбы перайшла на фронт будаўніцтва. З большага загаіліся раны сусъветнае вайны. Распачатае будаўніцтва было ня проста адбудоваю зруйнаванае гаспадаркі краіны, а перабудоваю яе на новы лад, на лад соцыялістычны.

У сувязі з рашучым курсам на пабудову соцыялізму ў нашай краіне, у сувязі з рашучым наступам на рэшткі капіталістычных элемэнтаў, абвострылася клясавая барацьба. Новая экономічная політыка (НЭП), аб якой опозыцыя казала, як абелікалізме, як

аб адступленыні ў пераважнасці ад асноўнае лініі ў соцыялістичным будаўніцтве, на самай справе—была політыкаю „якая дапускае барацьбу соцыялістичных і капиталістичных элемэнтаў і разылічанай на перамогу сацыялістичных элемэнтаў над элемэнтамі капиталістичнымі“ (Сталін).

Неразуменне сутнасці новага этапу жыцьця, безнадзейнасці і разгубленасці перад цяжкасцямі будаўніцтва, сумненьні ў магчымасці індустрыялізацыі нашае краіны сярод нязначнае часткі савецкага грамадзкасці, змаганне капиталістичных элемэнтаў з курсам партыі, абвастрэньне клясавае барацьбы не магло не адбіцца і на літаратуры, як на аднай з ідэолёгій, што выяўляе ў сабе ўласцівасці псыхікі грамадзкага чалавека, якая вызначаецца часткай непасрэдна ёкономікаю, абумоўленаю становішчам вытворчых сіл, а часткай узрослым на ёй соцыяльна-політычным ладам.

І сапраўды, мы бачым у беларускай літаратуры гэтага часу—шэраг перагруповак, бачым наяўную дыфэрэнцыяцыю пісьменьніцкіх шэрагаў па гэтай лініі. Бачым у творчасці паасобных поэтав і пісьменьнікаў адыход у бок вузка асабовых перажываньняў, у бок чыстае лірыкі.

Цераз гэта прыйшоў і Трус. І таму, так унутрана-супярэчна гэта кніжка („Ветры буйныя“). Бо тут поруч з ужо адзначанымі мотывамі — значнае месца займаюць апісаныні прыроды, пераплеценыя з мотывамі кахрання (чыстая лірыка), займаюць вершы такога харектару, як: „Іду дарогаю адзін“... (стар. 90). „Навошта сэрца я параніў...“ (стар. 80). Маюцца настроі засмучэння. Смуткам вее ад „ніцых лоз“, „кляновай пажоўклай ліствы“, „плачучых сосен“, „палаўшага быльнёгу“, „буйных сълёз“, „песьняў адцвітання“, „кволай цвецені зарніцаў“. Гэтаму яшчэ дапамагла тая стыхія народных песен, якая цалкам запаланіла поэту. Народная песьня, якая зьяўляецца надзвычай удзячным матар'ялам пры съвядомым яе выкарыстоўванні, можа прывесці да ня зусім пажаданых вынікаў, пры безагаворачнай аддачы сябе пад яе ўладу. Так атрымалася тут.

*Грамадзкі рэzonанс яго поэзіі ў гэтym зборніку рабіцца глушэйшим.*

Адчувае гэта і сам поэта. Тому пасъля „Ветраў буйных“ ён амаль на працягу 2-х год, бадай, нічога ня друкуе. У гэты час бліжэй падыходзіць да жыцьця. З сузіраньня ён пераходзіць да непасрэднага ўдзелу ў ім. Бліжэй звязваецца з сучаснасцю, непасрэдна перажывае яе. Зъмест-жа жыцьця расчыняеца ў руху. Дзе б'ешца жыцьцё, там струменіць жывая плынь глыбокай і моцнай энэргіі. Дзе б'ешца жыцьцё, там гукі барацьбы і перамогі, там расцуть сутычкі здарэнняня і сіл.

Тэмп літаратурнай творчасці, яе актыўны і дзейныя характеристары, цалкам дыктуеца характеристарам эпохі, вышынёю грамадзкага энтузы-

язму. У эпохі бурных уздымаў, калі сьвежыя сілы стыхійна рвуцца вонкі, а грамадзкая глеба густа прапітана людзьмі энэргіі, поэта павінен увайсьці ў жыцьцё, прасякнуцца ім, зразумець яго накіравацьць і, калі яго вуши не заткнуты бавоўнай старых традыцый, калі ён не хварае політычным далтонізмам, тады ён дасьць буйныя творы. Яго творчасць будзе гарэць, як палымнеючая паходня, як сэрца Данко (Горкі) і ўзрушаць съмелым прызываам.

Здарылася гэта і з Паўлюком Тусам.

Далейшая дыфэрэнцыяцыя літаратурных сіл, уваход „Маладняка“ ў ВОАПП, пераўтварэнье яго ў БелАПП, стварэнье адзінага фронту пролетарскіх літаратур на Беларусі, нашы літаратурныя спрэчкі дапамаглі далейшаму выяўленню таго шляху, па якім пайшоў поэта.

Пасля значнага перапынку ў канцы 1928 г. пачынаюць у друку зьяўляцца новыя творы Труса. У гэтых творах ён ужо выступае ў постасці барацьбіта, у постасці чалавека, які змагаецца за беларускую пролетарскую літаратуру.

— Тварцы і геніі,  
— Прарокі і поэты!..  
У калючых церніях  
Ня слаўце Беларусь!  
Ня слаўце містыкай,  
Хто ў сэрцы мае зраду;  
Хто ў съне—агоніі  
Ўзняў рукі на крыжы.

(„Ліст да сястры“—„Полымя“ № 9, 1928 г.).

Ён абураеца супроць тых поэтаў, якія ў гэтых дні, калі

Няма Вялікшага  
Як будаваць і жыць...

(ibidem)

калі буйна крынічыць жыцьцё, уяўляюць Беларусь раскрыжаванай, сумуюць па старых каштоўнасцях, ідэалізуюць мінулае роднае краіны, і ня вераць у рэвалюцыю.

Наадварот, ён сёньня імкнецца стаць поруч з жыцьцём:

Мы прыходзім у сьвет,  
Каб уславіць яго,—  
Ўсё аддаць за жыцьцё і змаганьне!

(„Літ. дадатак“ да „Сав. Бел“ № 19 ад 25-XI—28 г.)

Ён становіцца ў шэрагі актыўных барацьбітоў. Яго лепшая поэма „Дзесяты падмурак“ („Маладняк“ № 12, 1928 г.) прысьвяча-

ная дзесяцігодзьдзю існаваньня Савецкай Беларусі паказвае нам Паўлюка Труса, як пролетарскага поэту.

Гэта поэма вымагае спацыяльнага аналізу, і ў гэтых абеглых радкох, якія пішуцца цераз некалькі дзён пасля яго съмерці, зразумела, нельга дакладна разгледзіць яе.

Раней, у першых двух зборніках, расчыненая вочы поэты ўбіралі ў сябе ўражаныні навакольнага жыцця амаль без адбору. Тут мы маём пэўны адбор, які выплывае з матар'ялістычнага съвета-адчуванья поэты.

У лірычных жанрах, дзе непасрэдныя ўспрыняцьці адигрываюць такую значную ролю, разрыў паміж думкай і словам, паміж асноўным апасрэднічаньнем і непасрэдным успрыняцьцем сусъвету не павінен мець месца. Уся псыхолёгія поэты павінна быць належным чынам дэформавана—інакш перад намі будзе лірыка старога чалавека.

Тав. Селіванаўскі на пленуме РАПП'я ў 1928 г. у сваім дакладзе „Пытаныні пролетарскае лірыкі“ казаў: „Пролетарскі прозаік павінен паказаць новага жывога чалавека. У лірыцы гэты новы жывы чалавек павінен сам пра сябе расказаць“.

І вось якраз гэтым запатрабаваньням да пролетарскай лірыкі адпавядае поэма Труса. Глыбокі лірызм ранейшых зборнікаў крыйуецца тут з ясна пастаўленай мэтай. Як жывы чалавек, нашае эпохі—ён глыбока перажывае і захапляецца лепшымі ідэямі нашага часу. Па-мастаку адбівае іх у сваёй поэме.

Поэма пачынаецца лірычнай увэрцюрай, у якой аўтар апісвае зіму. Дыямэнты-съняжынкі ціха круцяцца і падаюць на зямлю. У сънежных вянках стаяць задуменые дрэвы за вакном. Сънежнымі кілімамі пакрыты паплавы і лугі. Надыходзіць вечар у тонкіх мярэжах сну. Дзесяці далёка-далёка чуюцца бомы.

І прыходзіць радасць  
у красе маўклівай, —  
Адплываюць хвілі  
смутку і тугі.

Поэта ахоплены ціхай урачыстасцю бязъмежных абшараў.

А ў душы квяцістасць,  
і такая съвежасць!..

Ён засынае... Перад яго вачыма паўстае роднае сяло...

Другі разьдзел прысьвечаны апісанью сну. Ціхая празрыстая восень. Высока над пожнімі, расьсякаючы яснае сонечнае паветра, лятуць гусі з разьвітальным крыкам, лятуць у вырай, у далёкі край з Беларусі. Як на старым малюнку Васьняцова разыходзяцца тры съцежкі. Поэта разыўтваеца з сумнай маткай, якая праводзіць яго

ў далёку дарогу. На якой з гэтых съцежак захавалася доля? Дзе нядоля? Што спаткае—ці шчасьце, ці ліха-гора? Ён просіць маці не жальбаваць і ня журыца таму, што

Я пайду туды, дзе съцені  
На курганах блудзяць;  
Дзе сланяюца ў лахмоцьді  
Пад крыжамі людэi,  
Дзе раджаюца надзеi  
Ў муках чалавечых...  
Я пайду, каб абагрэць iх  
Песньню адвечнай.

Ён ідзе для вялікай справы. Ён хоча абагрэць сваёю песньню таварышоў па клясе і барацьбе, хоча асьвятліць ім шлях да лепшага жыцьця.

Чорнай дарогай у даль агорнутую смугой крочыць ён. На далёкім кургане край-дарогі—съпяваюць жабракі песньню аб дзяўчыне. Нам здаецца, што пад дзяўчынай, аб якой съпявалі жабракі—аўтар мысліць Беларусь. Дзяўчына, якая сумуе і плача ў чужым палоне аб сваёй краіне, па тым, што шчасьце і доля далёка ад яе — гэта перадрэволюцыйная Беларусь, пад царска-панскім прыгонам.

Праслухаўшы песньню зноў шляхамі залатое восені ідзе далей поэта.

Над авшарамі зямлі ўстаюць грозныя хмары, пачынаюць шумець вятры, стогнуць хвоі, пачынаецца навальніца — вайна. Гараць лясы, дымяцца балоты. Дымам ахінуты вёскі і сёлы. Дым расьцілаецца над соннымі раней нізінамі. Гінуць людзі.

... Сълёзы... Кроў...  
Літаньне... Жудасьць...  
І крыжы на ўсходзе.

На палёх панасыпваны курганы-магілы, агорнутыя сном і тужлівасцю. Сыціскаеца болем сэрца ў поэты, бачучы калек, бачучы шэраг нязлічоных ахвяр імпэрыялістычнае вайны. Жах ахапляе яго і ён прачынаецца („І ў зынямозе расчыніў павекі“).

На гэтым канчаецца другі разъдзел.

Трэці разъдзел поэмы можна падзяліць на 2 часткі.

Першая частка—гэта ўрачыстая песеньня аб перамозе. Прайшло 10 год упартага змаганья —

Дні прайшлі, адшалясьцелі зоры  
На гарачых крыльях навальніц.  
І пульсue радасьць у прасторах,  
Залатыя съвецяцца агні.

У напорнай імклівасці адбудоўваецца краіна, вырастаюць „волаты-муры“. З глыбокай радасцю вітае поэта новы дзень, вітае чырвоную сталіцу. Глыбока ўзрушаны, ён піша:

Скора ў бліску вечара, ой, скора  
Празьвініць на вуліцах трамвай.

Адышоўшы ад старой вёскі, ён з запалам пытае:

О, край,  
Калі-ж ты станеш  
Краем фабрык дымных і машын?!

Ён марыць аб бліzkім будучым новай індустрыйнай Беларусі:  
Буду слухаць песні Асінстрою,  
Захаплюся музыкай турбін!

Захоплены будаўніцтвам, поўны гарачай веры ў канчатковую перамогу соцывалізму, ён ня толькі бача атуляючы сусьвет, але і расцэнывае яго з пэўнага пункту погляду, з пункту погляду пролетарыяту. Ён зъмяняе сусьвет. Ён ня толькі расчыняе ўнутраную лёгіку грамадзкага жыцця, але організуе і прасоўвае пэўны тып клясаве практикі да жаданай мэты.

Другая частка гэтага разьдзелу пачынаецца так:

Праходзяць эпохі —  
змагаемся мы,  
Дзесяты падмурак заклалі.  
А Нёман гамоніць,  
сярдзіта шуміць,  
І коцяцца грозныя хвалі.

У супроцьстаўленыні нашае вялізарнае працы і пакут Заходніяе Беларусі, асноўная думка гэтае часткі. У шуме грозных хваль Нёману чуецца поэту крыўда і гнеў адарваных братоў, жудасць затоеных скаргаў, скон лепшых таварышоў.

Ён адчувае, як некалі прадчуваў расійскі поэта А. Блок рэвалюцыю, што ў Заходній Беларусі зьбіраюцца грозныя хмары-навалы, ён прадчувае хуткі надыход вызваленія для сваіх братоў па клясе і змаганню. Эварачаецца з прызывам „распальваць у сэрцы паходні“, таму што

Канае ў зънямозе  
жахлівая нач  
Над горкай нядоляю братній.

І моцным акордам гучаць заключныя радкі, у якіх ён заклікае  
Пад сцягам рашучасці  
КПЗБ  
Услайце-ж і вы перамогу!

Як бачым, поэма мае надзвычайна зграбную пабудову. З пачатку лірычны ўступ з апісаньнем зімы, напісаны з уласцівай Трусы маляўнічастью. Далей ідзе тэзіс—малюнак перадрэволюцыйнай Беларусі; як альтэтэзіс—даецца ў патэтычных танох наша Савецкая Беларусь, як абагульняючы сынтэз—як заключны акорд—Заходняя Беларусь, якая пад съязгам КПЗБ ідзе да агульнае мэты, ідзе да вызваленьня.

Такім чынам Паўлюк Трус, ад агульных мотываў барацьбы і рэволюцыі, ад агульных мотываў змагання, характэрных для рэволюцыйнай сялянскай літаратуры, прышоў да ўсьведамлення ідэй пролетарыяту, стаў пад яго сцягі ў шэрагі пролетарскіх поэтав.

Свае мастацкія сродкі абедзьвума рукамі чарпаў поэта з багатай скарбніцы народнае поэзіі.

(„Верши“, стар. 33).

Песеннаа стыхія беларускае вёскі—вось крыніца яго напеў-  
насці.

Вобразнасць мовы ў вуснай народнай поэзіі ствараецца вельмі частым ужываньнем эпітэтаў. Тоё самае мы наглядаем у Труса. Яго эпітэты цалкам народныя: Вось нязначная жменя іх: „Ветры буйныя“, „Сіні вечар“, „Зялёная даліна“, „Залатая рунь“, „Лісты пажоўклыя“, „Вербы нямывя“, „Буйныя росы“, „Лозы ніццыя“, „Зоры ясныя“, „Цёмная ночка“, „Ціхая вада“, „Жоўты пясок“, „Чыстае поле“, „Ясныя вочы“, Гарачыя сълёзы“, „Зялёны гай“. і. г. д.

Шмат ёсьць эпітэтаў, але ня менш і параўнаньняў, што таксама характэрна для народнае песьні.

Не каліна над вадою  
Нахілала голъле...  
Плача маці сярод поля,  
Праклінае долю.

(„Дзесяты падмурак“).

ці

Саламяныя шэрыя  
вёскі.

Ой, дыпросінню восені зъліты...  
А ў души кармазынавы росквіт,  
Як і съдзежкі зарой апавіты!..

(„Ветры буйныя“, стар. 14).

Часта сустракаецца поэтычная тайтолёгія рознага віду, паўтарэнне аднакарэнных і адназначных слоў, аднаго і таго-ж слова і цэлых зваротаў. Шматлікія прыклады можна знайсці ва ўжо пададзеных вытрымках. Вось і яшчэ:

Дагаралі зоры —  
Зоры залатыя.

(„Вершы“, стар. 43).

Коціцца... коціцца  
Туман па гары;  
Ой, ды ў полі коціцца  
Туман па даліне...

(„Ветры буйныя“, стар. 18).

Вельмі часта композыцыйная пабудова твору ідзе па лініі пашыранага парапананьня. Нават, поэма „Дзесяты падмурак“, ёсьць нішто іншае, як разгорнутае парапананьне.

Шматлікія вершы, часам устаўкі ў іх зьяўляюцца апрацоўкамі народных песняў. Уступ да поэмы „Сірата Алеся“ („Вершы“, стар. 29), „Ве вецер“... („Вершы“, стар. 45). „Коціцца .. коціцца...“ („Ветры буйныя“, стар. 18), „А ў палёх, палёх...“ („Ветры буйныя“, стар. 25), „Ой, у лузе, пры даліне“ („Ветры буйныя“, стар. 65), „Ой, у полі тры таполі...“ („Ветры буйныя“, стар. 88), „Цячэ рэчка з-пад явару...“ („Ветры буйныя“, стар. 102) і інш.

Але поруч з гэтым Трус цікавіцца і канонічнымі формамі вершу; ёсьць у яго зграбныя сонэты, трыволеты, рондо і інш. Значны лік вершаў з тых, якія зъмешчаны ў зборніках, пераапрацаваны ў парапананьні з першатворамі, надрукованымі ў кругабежных выданьнях.

Якія-ж асноўныя крыніцы яго творчасці?

„Паўлюк Трус нарадзіўся ў 1904 годзе ў вёсцы Нізку, Узьдзенскага раёну, на Меншчыне, у беднай сялянскай сям'і. Дзед яго, чалавек няпісьменны, хацеў каб і ўнук такім астаўся і працаўай на гаспадарцы. І бацька, хоць і пісьменны чалавек, згаджаўся з дзедам, толькі маці настоіла: „чужыя-ж дзеці вучзца, няхай і ён пралаціць у людзі“.

Скончыўши сямігодку, Паўлюк Трус год прасядзеў дома. Пачалася грамадзянская вайна, польская окупацыя. У часе наступлення Чырвонае арміі на Варшаву яго забралі ў абоз; пробыў там трох месяцаў.

Седзячы дома, ён шмат чытаў і зьбіраў народную творчасць.

У 1923 годзе паехаў паступаць у Менскі Педэтхнікум. Выпадкова пазнаёміўся з Коласам, прачытаў яму свае вершы, і Колас падтрымаў яго і дапамог паступіць у Беларускі Педагогічны Тэхнікум. (Максім Гарэукі—„Маладняк за 5 гадоў“).

Пасля сканчэння Тэхнікуму ён працаваў газэтным работнікам у Гомелі. Потым паступае на Літаратурна-Лінгвістычнае аддзяленне Беларускага Дзяржаянага Універсytetu, дзе і вучыўся да апошняга часу. Прывмаў чынны ўдзел у працы Менскай філіі БелАПП'у, дзе зьяўляўся сябром бюро і праводзіў работу па масавых выступленнях. На Першым зезыве БелАПП'у абраны кандыдатам Рэвізыйнай Камісіі. 30-га жніўня г. г. памёр ад брушнога тыфусу ў Менску.

Нават, гэтыя кароткія біографічныя весткі і наш абеглы разгляд яго творчасці даюць падставу для вызначэння асноўных крыніц.

Па-першае, гэта ўласнае жыццё поэты, па-другое—гэта народная поэзія, і па-трэцяе—рэволюцыя і наша соцывалістычнае будаўніцтва.

Цяпер у заключэнні некалькі слоў аб тэй ідаолёгіі, якая выяўляеца ў творчасці Труса. На нашу літаратурную арену ён выступае, як акрасылены рэволюцыйны сялянскі поэт. Радасць маладое вёскі, якая крочыць па шляху Каstryчніка выяўляе ён. Але гэта радасць, якая бруіцца ў жылах, гэта сівята маладосці—выяўляеца спачатку ў вонкавым падыходзе. Паглыбленага паказу новых бытавых узаемадносін яшчэ няма, яны часта замяняюцца вонкавым паказам рэчаў—сымбаліяյ новага. Перад намі праходзіць рэволюцыя, патос змагання і перамогі, але іх уплыву на псыхолёгію чалавече грамады, гэтага складанага процесу, амаль ня відаць. Толькі ў апошніх творах, радасць жыцця і творчасці, праведзеныя цераз усьведамленне надзвычайнай цяжкасці будаўніцтва новага жыцця і няўнікнёнасці перамогі новага над стальным, становіцца глыбейшай, больш зымястоўнай, поўнаважнай.

У апошніх творах, пераважна ў поэме „Дзесяты падмурак“, ён падыходзіць да жыцця з клясавай (пролетарскай) ідаолёгіяй. Гэта значыць, што ён усьведамляе ўсю глыбіню сучасных клясавых супярэчнасцяў і ўсе водзенні барацьбы кляс, ён улічвае, якія зьявы жыцця дапамагаюць гістарычна пастаўленым задачам кіруюческіх кляс. Ён бачыць і адбівае жыццё ў процесе яго развицця, разумее сутнасць і шляхі сучаснасці і сваімі творамі актыўна дапамагае пролетарыяту, які разам з бяднейшымі і серадняцкімі пластамі вёскі рухае будаўніцтва новага жыцця наперад.

*Пойлюк Трус становіцца пролетарскім поэтом.*

На гэтым этапе абарвалася маладое жыцьцё. Замоўклі песні поэты. Абарваліся, якраз тады, калі ён у сваёй творчасці вышаў на шырокія прасторы. Калі ён шырока расчыненымі вачымі ўбачыў хвалюючыя неабдымны акіян жыцьця.

Але ён не захліпнуўся ў ім, ён не аддаў увагі дробязам, бо інакш жыцьцё паўсталаб перад ім, непакойнай і супярэчлівой сумятнінай, сумай паасобных зъяў і фактаў.

Ён знайшоў нейкі наглядальны пункт, гледзячы з якога змог разабрацца ў гэтай сумятніне, адрозніў каштоўнае ад менш каштоўнага. Гэты наглядальны пункт—*съветапогляд*.

Памінаючы ласкава-сумным словам нябожчыка, мы павінны яшчэ вышэй трymаць съязг барацьбы за пролетарскую літаратуру.

Але да гэтага мы дойдзем тады, калі зынішчым супярэчнасці паміж съветапоглядам і съветаадчуваннем мастака. Калі ў процесе працы нашы поэты і пісьменнікі прыдуць да ўсьведамлення надзвычайнае ролі акрэсленага съветапогляду: „Дыялектыка-матар’ялістычнае разуменьне мастацства дае ключ да разуменьня сусьвету цераз клясавую мастацкую зъмену сусьвету“. (Гросман-Рошчын).

Пад знакам барацьбы за дыялектыка-матар’ялістычны съветапогляд у наших шэрагах павінны змагацца мы.

У гэтым забясьпека перамогі!

8-га верасьня, 1929 г.